

Сяброўства з кнігай – з малых гадоў

**Якая яна, сучасная дзіцячая бібліятэка?
Як трансфармавалася ва ўмовах паскоранага
камп'ютарызаванага жыцця? І што сёння
ў ёй прапаноўваюць дзесяткам?**



к выхоўваць наших дзяцей — будучыню Беларусі, гэты пласт “чыстых лістоў”? Вядома ж, дзіця падобнае да кнігі, у якую запісваецца ўсё, створанае намі сёння. Заўтра яно стане яго асабістай гісторыяй. І што ў сувязі з гэтым даюць дзецям сучасныя бібліятэкі? У іх, на мой погляд, асаблівая місія: паспешыць данесці да чистага разуму дзіцяці, які яшчэ фарміруеца, прапісныя ісціны пра добро і зло раней, чым у дзіцячых ручках загарыцца дысплей, які будзе адлюстроўвацца ў раскрытых вачах — здзіўленне, захапленне...

Прызнаюся, у дарослай бібліятэцы не была даўно. У дзіцячай —

An illustration of a brown rabbit wearing a blue vest and red pants, sitting on a grassy hill and reading a book. The book has a red cover with a white heart on it. In the background, there's a small wooden cross and some trees.

тым больш. Але аднойчы пачула ад маладых маці, якія гуляюць з каляскамі: кожны аўторак у чытальнай зале дзіцячай бібліятэкі №10, што ў Першамайскім раёне Мінска, праводзяцца развіваючыя заняткі для маленькіх дзетак. Запрашаліся ўсе жадаючыя,

прычым плата за гэта не бралася. Сам факт: у наш час існуюць яшчэ гурткі па інтарэсах на абсолютна бескарыслівых пачатках — мяне і збянтэжыў, і ўзрадаваў. Захацелася пазнаёміцца з энтузіястамі бліжэй і высветліць, што ж гэта за “клуб аматараў чытання”. Што я і зрабіла.

Аказалось, заняткі там праходзяць у дружалюбнай форме. Нават не ведаю, для каго ў большай ступені створаны гэты клуб: для непаседлівых дзетак, якія, паспрабаваўшы пластылін на зубок, імчацца да кошыка з цацкамі, або для маці, якія робяць арыгамі і тым часам абмяркоўваюць надзённыя жаночыя пытанні.

Безумоўна, падобныя ўрокі абуджаюць у дзяцей вялікую цікавасць да кніг. Пры выглядзе мноства рознакаляровых паліц нават малыя, што толькі ўсталі на ногі, цягнуць маці за руку, каб яна ўзяла з паліцы што-небудзь пачытаць. Дарэчы, я ні разу не бачыла, каб хтосьці з маленькіх дзяцей нядбайна абыходзіўся з кнігай. Відаць, падсвядома яны адчуваюць павагу да “маўклівага суразмоўцы”.

Займаецца з дзеткамі сама загадчыца дзіцячай бібліятэкі — Юлія Сярмяжка, мілы і ветлівы чалавек з мяккай, добрай усмешкай і бясконцай энергіяй. Неяк у перапынку паміж заняткамі яна запрасіла ўсіх нас праісці ў канферэнц-залу і палюбавацца экспазіцыяй карцін. “Дарэчы, — дадала яна, — вы можаце



Энтузіяст бібліятэчнай справы Юлія Сармяжка

прыняць удзел у іх абмеркаванні. Да нас хутка прыйдзе аўтар выставы". А аднойчы, праходзячы па калідоры, я звярнула ўвагу на расклейеныя аўявы пра запуск новага праекта "Кінаманія", запрашэнне ў мультымедыйны цэнтр, а таксама на майстар-клас па скрапбукингу... Потым даведалася, што ёсё гэта — ідэі дырэктора бібліятэкі.

А потым і пагутарыла з Юліяй Мікалаеўнай. Бо не кожны дзень сутыкаешся з чалавекам, які фантануе крэатывам, нічога не просіць узамен. Хіба што прапануе пачытаць якую-небудзь книгу.

— Юлія Мікалаеўна, як узнякла ідэя стварыць "клуб аматараў чытання" для маленъкіх дзетак, ды яшчэ і на добраахвотных пачатках? Вас жа да гэтага ніхто не абавязваў?

— Каля дваццаці гадоў назад у мяне самой былі маленъкія дзеци, якім я з задавальненнем дапамагала асвойваць навакольны свет. Затым у іх наступіў падлеткавы перыяд, і мне захацелася паглыбіцца ў праблемы

гэтага складанага ўзросту. Я стварыла гурток для падлеткаў на базе адной з мінскіх бібліятэк, дзе раней працавала. Ім вельмі спадабалася займацца з намі. А не так даўно ў мяне нарадзілася трэцяе дзіця, з якім я ізноў стала праходзіць першыя жыццёвые этапы. Да гэтага часу з'явілася шмат дзіцячых навучальных цэнтраў. І якое ж было маё здзіўленне, калі я выявіла, што большасць з іх не цікавіцца дзіцячым развіццём самім па сабе! Пры гэтым базу яны выкарыстоўваюць стандартную. І такая база ў пераважнай колькасці ёсць у мяне ў бібліятэцы! Тут фонд, які налічвае 58 тысяч асобнікаў, укомплектаваны так, што любая пісьменная маці можа прыйсці, узяць книгу і пазаймацца са сваім дзіцем. Іншая справа, што самой маці гэта рабіць не вельмі цікава. А калі разам? Вось адсюль і ўзнякла ідэя работы з маленъкімі дзецьмі. Што датычыцца аплаты, то ёсць такі закон "Аб бібліятэчнай справе ў Рэспубліцы Беларусь", які гарантует доступ да кніжных фондаў бясплатна.

— Але ж, як гаворыцца, на "голым энтузіязме" далёка не паедзеш...

— Лічу, што гэта памылковае меркаванне, і на "голым энтузіязме" можна заехаць вельмі далёка. Як мы пабудавалі Савецкі Саюз, на чым? На "голым энтузіязме" і на арыенцірах, прapanуемых зверху. У мяне ён таксама ёсць — гэты энтузіязм, да якога я падключаю сваіх супрацоўнікаў, якіх са свайго верху арыентую.

— Наколькі я ведаю, спецыяльная базы ў вас няма. Пластылін, алоўкі ды іншыя атрыбуты з сабою прыносяць маці?

— Так, у нас ёсць толькі кнігі і жаданне працаваць. Летась я ўсё прыносіла з дому. Ды і працягваю гэта рабіць. Таму мы вырашылі папрасіць бацькоў браць з сабою што-небудзь: рознакляровыя сурвэткі, клей, кардан, мячыкі...

— Раскажыце, у чым, па-вашаму, асаблівасць заняткаў?

— Па-першае, мы не педагогі і не псіхолагі. Мы бібліятэкары. І наша задача — не даць веды, а навучыць

працаць з кнігай, паказаць дарогу да яе, а значыць, і да ведаў. Цяпер у свеце назапашана вялікая колькасць інфармацыі. У ёй можна згубіцца нават даросламу. А мы можам арыентавана накіроўваць людзей паводле іх інтарэсаў. Па-другое, нашы заняткі — гэта яшчэ і адаптацыя да кнігі дзяцей ясельнага ўзросту. У пясочніцы мы з кімсьці гуляем, з кімсьці не сходзімся.... Часам нам не дазваляе пагуляць з дзецьмі рэжым, які трэба выконваць, каб дзецы раслі здаровымі. А тут ты прыходзіш да прызначанага часу: гэта мабілізуе і дае вынік.

— Памятаеце сваіх першых вучняў?

— Вядома! Першыя часам ніхто не ішоў, хоць мы размясцілі рэкламу ў сацыяльных сетках і не толькі. А потым з'явіліся Ян і Марына. За імі адразу ж падцягнуліся яшчэ пару чалавек. Потым яшчэ і яшчэ... Я зразумела, што самы эфектыўны спосаб прыцягнення ўвагі — гэта “сарафаннае радыё”. Летась у нашай групе займалася ўсяго толькі 16 чалавек, сёлета — ужо каля 60 дзяцей. Прагрэс відавочны, хоць на рэкламу я ўжо не трацілася.

— Якія яшчэ праекты і праграмы ёсць у бібліятэцы, што плануеце ў будучыні?

— Наведванне бібліятэкі ўваходзіць у абязвязковую школьнную праграму, таму падчас канікул у нас “жыццё кіпіць”. Акрамя сямейнага развіцця, куды ўваходзіць развіваючыя заняткі для самых маленьких, мы арганізуем мастацкія выставы з аўтарамі карцін, сустрэчы з цікавымі людзьмі. Нядаўна прыходзілі ў гості беларускія пісьменнікі Андрэй Жвалейскі, Яўгенія Пастэрнак і Марыя Бяршадская. Пасля сустрэчы з імі з паліц бібліятэкі размялі ўсе іх кнігі. Да кожнага свята ў нас абязвязкова праходзіць нейкі ранішнік. Ёсць і камерныя мерапрыемствы. Гэта калі збираюцца трох чалавекі і мы ім гаворым: “Дзеци, а вы ведаецце, які сёння дзень? Не? Зараз расскажам”. У зале з літаратурай для старшакласнікаў ёсць паліца з аборнутымі ў белую паперу кнігамі. Гэтая своеасаблівая латарэя называецца “спатканне ўсяпую”. Якую кнігу ўзяў, ту юнага і прыйдзецца прачытаць. А потым трэба адзначыць, спадабалася яна ці не, на сэрцы, якое вісіць побач. Так мы вывучаем, што называецца, чытацкі попыт. Яшчэ мы вяжам шалік

дружбы. Кожны можа прыняць удзел у гэтай справе. Калі дзіця або бацька не ўмее працаць са спіцамі, то побач ляжыць даведнік “Тэхніка вязання”. А вы бачылі нашу лесвіцу, дзе на розных мовах напісаны слова прывітання — привет!, прывітанне! hello...? Вось так візуальна мы спрабуем данесці думку, што дарога да ведаў, да поспеху пачынаецца з малога, вось з гэтых самых кніжачак.

У планах — развівацца ў зададзеных напрамках: мадэрнізаваць наш

мультымедыйны цэнтр. Запусціць новы праект “Гуляй, кампанія!”: будзем разам вывучаць папулярныя маладзёжныя гульні накшталт “Мафіі” або “Свінтуха”. У працэсе такіх забаў дзеці вучацца мець зносіны адзін з адным, рассказываем аб карысці чытання, паказваем, якая яна — інтэлектуальная асона. Мне падаецца, гэта больш цікавы і карысны метад, чым, скажам, чытаць дзіцяці натацыі.

— Усе праекты, сустрэчы, заняткі з дзецьмі — гэта ваша ноу-



хая або падобныя ідэі рэалізуюцца і ў іншых бібліятэках Мінска?

— Усё добрае і цікае, безумоўна, дзесяці падгледжана і кімсьці падказана. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ёсць дзіцячы пакой, дзе маці можа спакойна пакінуць свайго малога на час сваёй працы ў чытальнай зале. Там жа праводзяцца экспкурсіі па музеі кнігі, ёсць аглядная пляцоўка на даху будынка, адкуль бачная ўся сталіца. Цэнтральная гарадская бібліятэка імя Янкі Купалы па суботах праводзіць мерапрыемствы сямейнай накіраванасці. Гэта што тычицца паслуг, якія прадастаўляюцца дарослымі бібліятэкамі для дзяцей. З арыентацияй на школьні і дашкольны ўзрост у нас у Мінску налічваецца вясімнаццаць бібліятэк. Многія з іх таксама прыдумляюць нешта для прыцягнення чытачоў. Напрыклад, бібліятэка №13, што ў пасёлку Сосны пад Мінскам, з'яўляецца адзіным культурна-адукатыўным цэнтрам. Адпаведна, на ёй ляжыць уся нагрузкa падобнага роду. У бібліятэках №14 і №17, ведаю, таксама прыдумляюць розныя карысныя "фішкі". Кожны імкнецца чымсьці зачапіць, каб выжыць ва ўмовах рынку. Мы павінны ўвесць час даказваць сваю значнасць, сацыяльную ролю ў грамадстве, улічваць запатрабаванні кан'юнктуры, шукаць і знаходзіць сваю нішу ў гэтым зменлівым свеце, у якім назіраеца тэндэнцыя чытак усё менш кніг.

— *Але ў нас яна праяўляеца, мне падаецца, у меншай ступені. Чаму, як думаеце?*

— Ды таму, што моцная яшчэ памяць савецкіх часоў, калі лепшым падарункам была кніга, калі не ведалі пра літаратурныя навінкі толькі лузеры, як цяпер гавораць. Але пры гэтым заўсёды, ва ўсе часы былі людзі, якія чытаюць і якія не чытаюць. Усе мы розныя. І я не лічу, што новыя тэхнолагіі, гаджэты, інтэрнэт і падобныя атрыбуты сучаснага жыцця адбіваюць ахвоту да чытання. Да прыкладу, мая дачка, якой цяпер 21 год, чытала заўсёды і ўсюды. Спачатку папяровыя кнігі, потым запампоўала на тэлефон элекtronныя, потым на рыйдар, на план-

шэт... А сыну цяпер 22 гады, і ён як не чытаў у дзяцінстве, так і цяпер не хоча чытаць. Затое ён любіць аўдыякніжкі. Ёсць дзецы, якія чытаюць усё запар "запоем". А ёсць і такія, якія не чытаюць, але аднекуль жа ўсё ведаюць.

— *Можа быць, з мультфільмаў?*

— Можа быць. У нас, дарэчы, ёсць праект "Кінаманія". Сутнасць яго ў тым, што мы прарапаноўаем паглядзецы фільм па нейкім творы. Затым яго абмяркоўаем, праводзім віктарыну. Напрыклад, знаёмім з творчасцю А. С. Пушкіна праз прагляд мультфільма "Залаты пеўнік". Чаму б і не? Чаму б і так не даведацца аб класіку? Калі экранізавалі "Ідыёта" і "Братоў Карамазавых" Дастваўскага, раман "Майстар і Маргарыта" Булгакава, у бібліятэцы

на гэтыя кнігі



Шалік дружбы можа прадоўжыць вязаць кожны наведвальнік

попыт праста ўзляцеў. Я не лічу, што гэта дрэнна, калі чытак аддае перавагу традыцыйнай "крыніцы ведаў" перад іншымі способамі атрымання інфармацыі. Яны ўсе дапаўняюць адна другую.

— *А вы чытаеце ўсё, што трапляе на паліцы вашай бібліятэki?*

— Ужо не. Сёння ў свеце столькі інфармацыі, што чалавечы мозг не здольны ўсё пераварыць. Можа быць, маладому пакаленню гэта пад сілу, але мне — на жаль. Таму я, як кніжны гурман, выбіраю сабе мастацкую літаратуру. Астатніе чытаюць супра-

цоўнікі бібліятэкі, згодна са сваімі інтерэсамі. Потым мы абмяркоўаем прачытанае. Але змест любой кнігі павінен ведаць кожны бібліятэкар, які паважае сябе, і ўмесьці адказаць на кавернае пытанне. Быў у мяне ў маладосці выпадак. Хлопчык папрасіў кнігу Белкіна "Аповесці". Я сумленна пашукала па каталогу, паглядзела на паліцах, у сковішча зазірнула. Няма такай кнігі! Праз нейкі час да мяне даходзіць, што ён пытаўся пра кнігу "Аповесці Белкіна" А.С. Пушкіна! Заўсёды трэба дакапацца да сутнасці і зразумець, пра якую, да прыкладу, "сіненькую кніжку з сабачкамі" гаворыць юны чытак. Нядайна пыталі кнігу "50 адценняў шэрага", па якой ужо зняты фільм. Я ж пра яе не чула. У такім разе дапамагаюць бібліографічныя агляды, пошук у інтэрнэце.

— *Як вы думаеце, сучасная проза можа стаць класікай і якія ўмовы для гэтага павінны быць выкананы?*

— Вядома, можа. Уся справа ў якасці літаратуры. Калі ёсць якасць, то і твор будзе жыць доўга.

— *Якая літаратура карыстаецца попытам, што сёння папулярна?*

— Часцей сталі праціць "што-

небудзь якаснае", гэта значыць, не на патрэбу дня. Лёгкай літаратурай ужо насыціліся.

Гэта не значыць, што ўсе кінуліся чытаць Чэхава, Дастваўскага. Але задумвацца пра сур'ёзную літаратуру ужо пачалі.

— *Мне падаецца, вялікія пісьменнікі мінулых эпох ахвотней разважалі пра вечнае, чым цяпер. Ды і ў цэлым, у людзях было больш духоўнасці. Хіба не?*

— Духоўнасць у людзях ёсць і цяпер. Мне падаецца, не варта ўсё ўспрымаць у манахромным колеры. Гэты свет вельмі шматганны. І жыць у ім, ды яшчэ калі з кнігай, цікае.

Аліса Красоўская